

ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ

Варыянт 1

Тэст А

А1. Адзначце тыя часціны мовы, з якімі дзеепрыслоўе мае агульныя граматычныя прыметы.

- ☐1) Назоўнік;
- ☐2) прыметнік;
- ☐3) дзеяслоў;
- ☐4) займеннік;
- ☐5) прыслоўе.

А2. Адзначце пераходныя дзеепрыслоўі.

- ☐1) Нахіліўшы галінку;
- ☐2) убачыўшы сябра;
- ☐3) сустрэўшыся з маці;
- ☐4) памятаючы пра дзяцінства;
- ☐5) чытаючы кнігу.

А3. Адзначце дзеясловы, ад ясных якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з суфіксамі *-учы-* (*-ючы-*).

- ☐1) Чытаюць;
- ☐2) забыць;
- ☐3) абараніць;
- ☐4) нясуць;
- ☐5) даведацца.

А4. Адзначце правільнае напісанне дзеепрыслоўяў.

- ☐1) Рашая;
- ☐2) неся;
- ☐3) апусціўшы;
- ☐4) звіся;
- ☐5) пазіраючы.

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць толькі зваротнымі.

- ☐1) Узнімаючыся;
- ☐2) смеючыся;
- ☐3) спыняючыся;
- ☐4) падпісаўшыся;
- ☐5) кланяючыся.

A6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на першым складзе.

- ☐1) Скончыўшы;
- ☐2) засунуўшы;
- ☐3) гледзячы;
- ☐4) працуючы;
- ☐5) тоячы.

A7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзіць прыстаўка.

- ☐1) Наладжваючы;
- ☐2) паспеўшы;
- ☐3) казытнуўшы;
- ☐4) выпаліўшы;
- ☐5) прадаўшы.

Тэст І

B1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце.

- 1) Мыюць
- 2) пішуць
- 3) ходзяць
- 4) косяць
- 5) ідуць

B2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі незакончанага трывання.

- 1) Сіда
- 2) вступіўшы
- 3) відзя
- 4) увідев
- 5) крпча

B3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем.

Не шкадуючы сіл.

B4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны варыянт.

Праязджаючы па вуліцы, яго вочы свяціліся радасцю.

- ☐4) пішучы;
- ☐5) радуючыся.

А3. Адзначце дзеясловы, ад асноў якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з суфіксамі –ачы- (-ячы-).

- ☐1) Хацець;
- ☐2) піць;
- ☐3) вучаць;
- ☐4) шыць;
- ☐5) церпяць.

А4. Адзначце няправільнае напісанне дзеепрыслоўяў.

- ☐1) Атакуючы;
- ☐2) трывожучыся;
- ☐3) ачуняўшы;
- ☐4) памятаючы;
- ☐5) гаворучы.

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць толькі незваротнымі.

- ☐1) Успамінаючы;
- ☐2) хвалюючы;
- ☐3) седзячы;
- ☐4) накрываючы;
- ☐5) вяртаючы.

А6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на другім складзе.

- ☐1) Вызначаючы;
- ☐2) паклаўшы;
- ☐3) церпячы;
- ☐4) прыгадваючы;
- ☐5) апрачаючы.

А7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзіць постфікс.

- ☐1) Сашчапіўшы;
- ☐2) даматаўшы;
- ☐3) задумаўшыся;
- ☐4) прычасаўшы;
- ☐5) прыглядваючыся.

В1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце.

- 1) Прачытаць
- 2) зразумець
- 3) прынесці
- 4) абтрэсці
- 5) скінуць

В2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі закончанага трывання.

- 1) Проходя
- 2) прибежав
- 3) встречая
- 4) проснувшись
- 5) кружа

В3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем.

Не зводзячы вачэй.

В4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны варыянт.

Падыходзячы да школы, наша размова спынілася.

В5. Перакладзіце сказ з дзеепрыслоўем на беларускую мову.

Помыв рукі, друзья сели ужинать.

В6. Складзіце і запішыце безасабовы сказ з дзеепрыслоўем.

В7. Запішыце слова, да якога адносяцца дзеепрыслоўі ў прыведзеным сказе.

Пазіраючы ў бок вёскі, хлопцы ішлі павольна, стараючыся надыхацца цеплынёй летняга вечара.

В8. Запішыце слова, з якім дзеепрыслоўе ў сказе звязана спалучальнымі адносінамі.

Маці з дачкой сядзелі моўчкі і не пазіраючы на суседку.

ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ

Варыянт 3

Тэст А

А1. Адзначце граматычныя прыметы, агульныя для прыслоўя і дзеепрыслоўя.

- ☐1) Склон;
- ☐2) нязменнасць;
- ☐3) трыванне;
- ☐4) сінтаксічная роля акалічнасці;
- ☐5) род.

А2. Адзначце дзеепрыслоўі незакончанага трывання.

- ☐1) Збіраючы;
- ☐2) стварыўшы;
- ☐3) лічачы;
- ☐4) спазнаўшы;
- ☐5) зведаўшы.

А3. Адзначце дзеясловы, ад асноў якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з суфіксамі –ўшы- (-шы-).

- ☐1) Ключоць;
- ☐2) апрануцца;
- ☐3) заліваюць;
- ☐4) даведацца;
- ☐5) пускаюць.

А4. Адзначце правільнае напісанне дзеепрыслоўяў.

- ☐1) Хвалюючыся;
- ☐2) падымаясь;
- ☐3) распытваючы;
- ☐4) імкнучыся;
- ☐5) косячы.

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць і зваротнымі, і незваротнымі.

- ☐1) Спрачаючыся;
- ☐2) бегучы;
- ☐3) ходзячы;
- ☐4) апускаючы;

☐5) парадніўшыся.

A6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на трэцім складзе.

- ☐1) Смеючыся;
- ☐2) дыміўшыся;
- ☐3) ступаючы;
- ☐4) фарбуючы;
- ☐5) везучы.

A7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзяць два суфіксы.

- ☐1) З'еўшы;
- ☐2) зашторваючы;
- ☐3) сеўшы;
- ☐4) накручваючы;
- ☐5) забараноўваючы.

Тэст В

B1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце.

- 1) Намок
- 2) сплёў
- 3) высах
- 4) спёк
- 5) прывёў

B2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі, утвораныя ад асноваў інфінітыва.

- 1) Ботэць
- 2) зашпача
- 3) задержавшись
- 4) готовя
- 5) раздав

B3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем.

На лес глядзячы.

B4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны варыянт.

Рыхтуючыся да экзаменаў, у Петруся ўзнікалі пытанні.

